

Грамадская пазапалітычная і пазаканцэнзурная ініцыятыва. Распаўсюджваецца бясплатна

Падзеі

Актывіста рабочага руху будуць судзіць за паклёп на Лукашэнку. Актывіста рабочага руху з Воршы Мікалая Разумава будуць судзіць паводле абвінавачвання ў паклёпе на Аляксандра Лукашэнку. Пракуратура завяла крымінальную справу супраць спадара Разумава неўзабаве пасля ягонага выступу на сустрэчы з Аляксандрам Мілінкевічам, якая праходзіла ў Воршы 24-га лютага. Колішні лідар рабочага руху, якога добра ведаюць амаль усе аршанцы, публічна выказаў меркаванне, што кіраўнік дзяржавы мае дачыненне да забойства Юр'я Захаранкі і Віктара Ганчара.

Берасьце: улады забаранілі прадаваць кнігу пра ўкраінскае адраджэнне. Кнігу пад назовам “Украінскае відроджэння на Берастейшчыне ў 80—90-х роках ХХ стагоддзя” немагчыма набыць у берасьцейскіх кнігарнях і замовіць у бібліятэцы. Аўтар кнігі — Мікола Казлоўскі. Аднак набыць кнігу альбо прачытаць яе ў бібліятэцы немагчыма. Спадар Казлоўскі даведаўся, што кіраўніцтва бібліятэкі й кнігарні паступіў вусны загад з ідэялічнай управы Берасьцейскага аблвыканкам: вярнуць кнігу аўтару.

Сёння ў Менску на тэрыторыі ваеннай акадэміі адкрыты помнік Феліксу Дзяржынскаму. Цырымонія адбылася напярэдадні Дня памежніка, ва ўрачыстасцях узяў ўдзел старшыня дзяржаўнага камітэту памежных войскаў Аляксандар Паўлоўскі.

Людзі

Былога сябру ініцыятывы групы Аляксандра Мілінкевіча судзяць за падрыхтоўку да масавых беспарадкаў. 25 траўня а 10-й гадзіне раніцы на Гарадзеншчыне, ў Шчучынскім раённым судзе пачаўся разгляд справы Сяргея Ляшкевіча, якога вінавацяць у крымінальнай справе па артыкуле 293 Крымінальнага кодэксу (навучаньне ці іншая падрыхтоўка асобаў да ўдзелу ў масавых беспарадках). На судзе прысутнічаюць прадстаўнікі замежных амбасадаў, Аляксандар Мілінкевіч і Вінцук Вячорка, прадстаўнікі прэсы, у тым ліку здымачная група польскай тэлевізіі.

Мікіта Сасім абвешчаны вязьнем сумленьня. Праваабарончая арганізацыя "Amnesty International" прызнала вязьнем сумленьня маладзёжнага актывіста Мікіту Сасіма. Нагадаем, Мікіта Сасім быў затрыманы ў Менску 14 сакавіка. Яму інкрымінавалася ўхіленьне ад прызыву на ваенную службу. 12 мая ён быў асуджаны да трох месяцаў арышту.

Абвесткі

Новы конкурс – "Фота Свабоды". "Фота Свабоды" – Ваш погляд на беларускае жыццё. Дасылайце (з кароткім апісаннем – што, дзе, калі) здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей на адрас svaboda@rferl.org з пазнакай "fota Svabody". Падрабязнасці на www.svaboda.org

Створаны аргкамітэт грамадзянскай ініцыятывы “Дзеля абароны палітвязьняў і незаконна асуджаных у Беларусі”. У аргкамітэт ўвайшлі былыя палітвязьні М. Марыніч, А. Васільеў і В. Леванеўскі. Яны плянуюць дамагацца адмены незаконных судовых прысудаў і вызвалення асобаў, якія паводле незаконных прысудаў трапілі ў турмы. Ініцыятары заяўляюць, што будуць ня толькі дапамагаць палітвязьням. Таксама плянуюцца бараніць правы ўсіх зняволеных і змагацца з практыкай катаванняў і здзекаў са зняволеных у беларускіх турмах. Прэсавая служба аргкамітэту паведамляе свой электронны адрас: politzek@tut.by